



ЗАПЕВДЖАНА СОВЕТАМ НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ СІАУЗА ССР 1 жніўня 1939 года

# УМОВЫ ВЫПУСКУ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЗЫКІ ТРЭЦІЯЙ ПЯЦГОДКІ

(Выпуск другога года)

1. Дзяржаўная Пазыка Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года) складаецца з двух выпускаў: беспроцэнтнага і процэнтнага. На аблігацыйны беспроцэнтны выпуск уносе даход выплачваюцца ў форме выгрышаў, а на аблігацыйны процэнтны выпуск — у візе процэнтаў па купонах.

2. Кожны выпуск пазыкі падзяляецца на разрады па ст. мільяну рублёў у разрадзе.

Кожны разрад складаецца з 20 тысяч серый. Серыі кожнага разрада беспроцэнтнага выпуску маюць нумары з № 60.001 па № 80.000, а процэнтнага выпуску — з № 140.001 па № 160.000. Аблігацыйны ў кожнай серыі маюць нумары з № 1 па № 50.

3. Дзяржаўная Пазыка Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года) выпускаецца ў аблігацыйна-дастоінствам у 500, 200, 100, 50, 25 і 10 рублёў па беспроцэнтнаму выпуску і ў аблігацыйна-дастоінствам у 500, 200, 100 і 25 рублёў па процэнтнаму выпуску.

Аблігацыйна-дастоінствам у 500 і 200 рублёў складаюцца аднаводна з пяці або двух сторублёвых аблігацый адной серыі з пяці або два выгрышы, якія адначасова надаюць на кожны з нумароў, абазначаных на аблігацыйна-дастоінствам, а процэнтнаму выпуску — на процэнтны даход з усяго нарышчальнага кошту аблігацый.

Аблігацыйна-дастоінствам у 50, 25 і 10 рублёў з'яўляюцца часткамі сторублёвых аблігацый і даюць права на аднаводную долю (1/2, 1/4, 1/10) выгрыша або процэнтнага даходу, які належыць на сторублёвую аблігацыйна.

**ЗАУВАГА:** Аблігацыйна-дастоінствам у 25 і 10 рублёў прызначаны для разліку з падліччыкамі толькі ў тых выпадках, калі на суме падліскі не могуць быць выданы аблігацый больш буйнага дастоінства.

4. Выгрышы па беспроцэнтнаму выпуску пазыкі ўстаўляюцца ў размеры 3.000, 1.000, 500, 200 і 150 рублёў на аблігацыйны ў 100 рублёў, уключаючы нарышчальны кошт аблігацый (сто рублёў).

На працягу дваццацігадовага тэрміна пазыкі выгрышае кожная аблігацыйна беспроцэнтнага выпуску.

Выграўшая аблігацыйна пагаджаецца і выключаецца з далейшых тэражаў.

5. На працягу дваццацігадовага тэрміна пазыкі па беспроцэнтнаму выпуску праводзіцца 80 тэражаў выгрышаў па 4 тэражы ў кожны гадовы перыяд.

Тэражы выгрышаў праводзіцца ў тэрмін, устаўляемы Народным Камі-

сарыятам Фінансаў Саюза ССР.

6. У кожным тэражы выгрышаў па кожны разрад беспроцэнтнага выпуску, г. зн. на кожны 100 мільяну рублёў тэрага выпуску пазыкі, разыгрываецца наступная колькасць выгрышаў:

Годы	У якіх тэражах	Колькасць выгрышаў па 3.000 руб.	Колькасць выгрышаў па 1.000 руб.	Колькасць выгрышаў па 500 руб.	Колькасць выгрышаў па 200 руб.	Колькасць выгрышаў па 150 руб.	Агульная колькасць выгрышаў у кожным тэражы	Агульная колькасць выгрышаў у кожным тэражы ў рублёў
1 год	У 1—4 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	50	1.000	10.944	12.000	1.874.600
2 год	У 5—8 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	50	1.000	10.944	12.000	1.874.600
3 год	У 9—12 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	50	1.200	7.944	9.200	1.464.600
4 год	У 13—16 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	50	1.200	7.944	9.200	1.464.600
5 год	У 17—20 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	50	1.200	7.944	9.200	1.464.600
6 год	У 21—24 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
7 год	У 25—28 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
8 год	У 29—32 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
9 год	У 33—36 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
10 год	У 37—40 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
11 год	У 41—44 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
12 год	У 45—48 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
13 год	У 49—52 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
14 год	У 53—56 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
15 год	У 57—60 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	1	5	100	1.400	5.794	7.300	1.207.100
16 год	У 61—64 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	5	150	1.600	11.044	12.800	2.059.600	
17 год	У 65—68 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	5	150	1.600	15.594	17.350	2.742.100	
18 год	У 69—72 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	5	150	1.600	21.494	23.250	3.627.100	
19 год	У 73—76 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	5	150	1.600	31.294	33.050	5.097.100	
20 год	У 77—80 тэражах разыгрываецца ў кожным тэражы	5	150	1.600	37.194	38.950	5.982.100	
Разам ва ўсіх 80 тэражах разыгрываецца на кожны 100 мільяну рублёў беспроцэнтнага выпуску пазыкі		80	400	8.000	110.400	881.120	1.000.000	158.898.000

7. Аблігацый, на якія палі выгрышы, могуць быць прадаўлены для аплаты да 1 снежня 1939 года.

Пасля сканчэння тэрага тэрміна аблігацый, не прадаўлены да аплаты, утрачваюць сілу і аплате не падлягаюць.

8. Даход па аблігацыйна-дастоінствам выпуска пазыкі выплачваюцца па купонах адзін раз у год у размеры 4 процэнтаў. Тэрмін аплаты купонаў наступае 1 снежня кожнага года, пачынаючы з 1 снежня 1940 года.

9. Аблігацый процэнтнага выпуску выкупляюцца з 1 снежня 1955 г. на працягу пяці год (у 1955, 1956, 1957, 1958 і 1959 гг) роўнымі часткамі штогод.

Аблігацый, падлягаючыя выкупу ў 1955—1958 гг., вызначаюцца штыголікімі тэражамі пагажэння. Тэрмін прадажэння тэражаў пагажэння ўстаўляюцца Народным Камісарыятам Фінансаў Саюза ССР.

Пры выкупу трымацінак аблігацый выплачваюцца нарышчальны кошт аблігацый, пачынаючы з 1 снежня таго года, у якім адбываецца тэраж.

Аблігацый, не вышаўшыя ў тэражы пагажэння, выкупляюцца з 1 снежня 1959 года.

10. На аблігацыйна-дастоінствам у тэражы пагажэння, аплачваюцца купоны, уключаючы купон тэрмінам 1 снежня таго года, у якім адбываецца тэраж. Купоны наступных тэрмінаў аплате не падлягаюць.

11. Аблігацый процэнтнага выпуску, якія падлягаюць выкупу, а таксама купоны, тэрмін аплаты якіх наступіў, могуць быць прадаўлены для аплаты да 1 снежня 1960 года.

Пасля сканчэння тэрага тэрміна аблігацый і купоны, не прадаўлены да аплаты, утрачваюць сілу і аплате не падлягаюць.

**Народны Камісар Фінансаў Саюза ССР А. ЗВЕРЭЎ.**



Учора на мінскай чырвонасцяжнай швейнай фабрыцы «Кастрычнік» адбыліся многалюдныя мітынгі рабочых і работніц, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых, прысвечаныя выпуску новай дзяржаўнай пазыкі. На здымку: рабочыя і інжынера-тэхнічныя работніцы фабрыкі падпісваюцца на новую пазыку. Злева направа: тт. А. І. Берыньскі, Р. М. Лоса, А. А. Вальдэвіч (правадзіць падпіску), М. А. Ларына, М. А. Круціцкая, Ю. Я. Архівава. Фото Я. Салавейчыка, І. Калюшкіна.

## АБ УДЗЕЛЕ ПРОФСАЮЗАУ ў ПРАВЯДЗЕННІ ПАПІСКІ НА ДЗЯРЖАЎНУЮ ПАЗЫКУ ТРЭЦІЯЙ ПЯЦГОДКІ (выпуск другога года)

### ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ВПСР

Урад Саюза Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік вышлюшў 1-га жніўня 1939 г. «Дзяржаўную Пазыку Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года)», наступленні ад якой з'явіцца велізарным укладам у справу выканання грандыёзных задач, пастаўленых перад намі краінай XVIII з'ездам ВП(б) у трэцім сталінскай пяцігодцы.

Прэзідыум ВПСР прапануе ўсім профсаюзным арганізацыям па-большавіку арганізаваць правядзенне падпіскі на гэтую пазыку, шырока раз'ясняючы рабочым і служачым і ўсім працоўным велізарнае значэнне пазыкі для развіцця народнай гаспадаркі СССР, далейшага ўздыму матэрыяльна-культурнага ўзроўня працоўных і яшчэ большага ўмацавання ваеннай магутнасці нашай соцыялістычнай радзімы, асабліва ва ўмовах ўзмацнення фашысцкіх правакатных супроць СССР.

Прафсаюзныя арганізацыі павінны прыцягнуць для правядзення раз'ясняльнай работы аб пазыцы ўвесь профсаюзны актыв і ахвраты ўсіх рабочых і служачых пазыкі на пазыку.

ВПСР папярэджае, што падпіска павінна праводзіцца ў строга добраахвотным парадку, прычым неабходна рэкамэндаваць рабочым і служачым падпісвацца на пазыку ў размерых двух трохдзядзебят заробку, але і не перашкаджаць матуючым высокі заробкі падпісваюцца на месцы заробку.

ВПСР узаўважыў, што ўсе працоўныя супроць выпуску «Дзяржаўнай Пазыкі Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года)» з такім-жа натхненнем, як яны супроць калі падпісвалі пазыку савецкага ўрада.

Аднадушнай палітыкай на пазыку працоўныя Савецкага Саюза зноў раз прадэманстравалі сваю адданасць партыі Леніна—Сталіна, справе будаўніцтва камунізму і поўную гатоўнасць аддаць усю сілу і срэды на далейшае ўмацаванне магутнасці і на абарону нашай соцыялістычнай радзімы.

Прафсаюзныя арганізацыі павінны прыцягнуць для правядзення раз'ясняльнай работы аб пазыцы ўвесь профсаюзны актыв і ахвраты ўсіх рабочых і служачых пазыкі на пазыку.

ВПСР узаўважыў, што ўсе працоўныя супроць выпуску «Дзяржаўнай Пазыкі Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года)» з такім-жа натхненнем, як яны супроць калі падпісвалі пазыку савецкага ўрада.

Аднадушнай палітыкай на пазыку працоўныя Савецкага Саюза зноў раз прадэманстравалі сваю адданасць партыі Леніна—Сталіна, справе будаўніцтва камунізму і поўную гатоўнасць аддаць усю сілу і срэды на далейшае ўмацаванне магутнасці і на абарону нашай соцыялістычнай радзімы.

Прафсаюзныя арганізацыі павінны прыцягнуць для правядзення раз'ясняльнай работы аб пазыцы ўвесь профсаюзны актыв і ахвраты ўсіх рабочых і служачых пазыкі на пазыку.

ВПСР узаўважыў, што ўсе працоўныя супроць выпуску «Дзяржаўнай Пазыкі Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года)» з такім-жа натхненнем, як яны супроць калі падпісвалі пазыку савецкага ўрада.

Аднадушнай палітыкай на пазыку працоўныя Савецкага Саюза зноў раз прадэманстравалі сваю адданасць партыі Леніна—Сталіна, справе будаўніцтва камунізму і поўную гатоўнасць аддаць усю сілу і срэды на далейшае ўмацаванне магутнасці і на абарону нашай соцыялістычнай радзімы.

Прафсаюзныя арганізацыі павінны прыцягнуць для правядзення раз'ясняльнай работы аб пазыцы ўвесь профсаюзны актыв і ахвраты ўсіх рабочых і служачых пазыкі на пазыку.

ВПСР узаўважыў, што ўсе працоўныя супроць выпуску «Дзяржаўнай Пазыкі Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года)» з такім-жа натхненнем, як яны супроць калі падпісвалі пазыку савецкага ўрада.

Аднадушнай палітыкай на пазыку працоўныя Савецкага Саюза зноў раз прадэманстравалі сваю адданасць партыі Леніна—Сталіна, справе будаўніцтва камунізму і поўную гатоўнасць аддаць усю сілу і срэды на далейшае ўмацаванне магутнасці і на абарону нашай соцыялістычнай радзімы.

# БЕЛАРУСКІ НАРОД АДНАДУШНА ВІТАЕ ПАСТАНОВУ ўРАДА АБ ВЫПУСКУ ПАЗЫКІ ТРЭЦІЯЙ ПЯЦГОДКІ (выпуск другога года)

## Слова Совецкіх Патрыётаў

**ВПСР.** (Нар. «Звязды»). З выключным энтузіязмам сустралі працоўныя Віцебска раёна ўрада аб выпуску новай Пазыкі Трэція Пяцігодкі. На фабрыках і заводах тысячы рабочых з вялікай увагай слухалі і разліберуваў дэкрэт урада аб выпуску пазыкі, пасля чаго адбыліся масавыя рабочыя мітынгі.

На швейнай фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» ў працёрным касцюмным цэху сабралася больш тысячы рабочых касцюмнага і бруднага пахаў. Паведамленне старэйшых фабрыка тав. Маніа пра пастанову ўрада аб выпуску новай пазыкі было сустракае даўга нязмаўкаючымі аплашчэннямі.

Адзін за адным выступаюць рабочыя, майстры, брыгадзіры, інжынера-тэхнічныя работнікі, горада адрабачы рашэнне ўрада аб выпуску новай пазыкі.

З хваляючай прамовай выступіла на мітынгу стыханаўка касцюмнага цеха Штра Гаўза:

— Я з радасцю аддаю ў пазыку дзяржаве, — заявіла яна, — свой месячны заробак, бо ведаю, што срэды гэтай пойдзе на далейшае паліпшэнне добрабыт працоўных, на яшчэ большае ўмацаванне абароннай магутнасці нашай радзімы.

Аднадушна адорылі выпуск новай пазыкі і выступілі на мітынгу стыханаўцы касцюмнага і бруднага пахаў тт. Стурчанка, Вебер, майстры Гугман, Розица і інш.

З такім-жа натхненнем прайшлі мітынгі і ў іншых цехах фабрыкі. У аднадушна прынятай рэзалюцыі гаворыцца:

«Мы, рабочыя, інжынера-тэхнічныя работнікі і служачыя фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі», з вялікім заахвотеннем аднаборам рашэнне нашага ўрада аб выпуску Пазыкі Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года).

На срэды ад савецкіх пазык пабудаваны гіганты—фабрыкі і заводы, машына-трактарныя станцыі, паліцы культуры і адукацыі. На срэды ад нашых пазык пабудаван выдатны швейны гігант Беларусі — фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі», у працёрных цехах якой мы шчасліва праводзім наш працоўны дзень.

Пазыка Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года) яшчэ больш абягаціць нашу радзіму і паспрыць выкананню рашэння стыхарычнага XVIII з'езда ВП(б) — дагнаць і перагнаць тэкама і ў эканамічных адносінах перадавыя капіталістычныя краіны.

Актывнай палітыкай на новую пазыку мы яшчэ больш умацуем абаронную магутнасць нашай любімай радзімы.

Масавыя мітынгі прайшлі таксама і на астатніх прадпрыемствах горада — чужога-трыацінах фабрыках «БІМ» і імені Клары Цэткін, акуллярнай фабрыцы і т. д.

## АДНАДУШНАЕ АДАБРЭННЕ

Учора вечарам да канцылярні калгаса «Чырвоны агароднік» (Мінскі раён) з'ехаліся з палывах былыя калгаснікі, каб абмеркаваць рашэнне ўрада аб выпуску новай пазыкі, аб якім яны дасведчаліся з радыёперадачым.

Мітынг, які транспараваўся праз Мінскі радыёвузел, адкрыў намеснік старэйшых калгаса тав. Чарняўскі.

Затым выступілі калгаснікі.

— Я горада вітаю рашэнне ўрада, — сказаў тав. Давітовіч. — Пасляговае правядзенне савецкіх дзяржаўных пазык павялічвае багатні нашай дарагой радзімы, добрабыт і культуру рабочых, інтэлігентні і калгаснага сялянства. Горада мы наглядна бачым на прыкладзе нашага калгаса, дзе натуральны і працоўны даходы калгаснікаў за апошнія годзі ўзрастаў ў тры з палавінай раза.

Аднадушнай палітыкай на Пазыку Трэція Пяцігодкі мы яшчэ раз прамама-стоўмем сваё бізнэмае дзвер'е і любоду да партыі большавікоў, яе Цэнтральна-камітэта і вялікага правадара народаў таварыша Сталіна.

Я падпісваюся на 400 рублёў і ўношу іх наяўнымі.

Тав. Чарняўскі аглашўў тэлеграма, якая прыйшла на імя праўдзена калгаса з Масквы ад старэйшых калгаса, удзельніка Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, аднапоса тав. Трушчэвіча. Ён просіць лічыць яго першым падліччыкам на суму 500 рублёў.

На мітынгу быў прынят зварот да ўсіх калгаснікаў і калгасніц Беларускай ССР:

«У нас, у краіне соцыялізма, дзе пад снопам Сталінскай Канстытуцыі народы Савецкага Саюза будуць камуністычнае грамадства, — пішучы калгаснікі ў звароце, — пазыкі служачы для яшчэ

больш быстрага развіцця соцыялістычнай прамысловасці, соцыялістычнага земляробства, паліпшэння добрабыт працоўных, умацавання абароннай магутнасці радзімы.

Пастанова савецкага ўрада аб выпуску Пазыкі Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года) з'яўляецца выражэннем волі ўсяго многаацымнальнага савецкага народа.

Сабраўшыся на калгасны мітынг, мы горада вітаем і аднадушна адбраем гэтую пастанову.

Дзень выпуску пазыкі для нас з'яўляецца асабліва вялікім святам. Сёння ў Маскве адбылася Усеаюзная сельскагаспадарчая выстаўка. Наш калгас і 23 члены нашай сельскагаспадарчай ардыі з'яўляюцца ўдзельнікамі выстаўкі, якая паказа ўсю сілу і магутнасць калгаснага ладу.

На якіх прымажках росту нашага калгаса, на прымажках росту заможнасці нашых калгаснікаў можна бачыць тлія гіганцкіх поспехі, якіх дасягнуў калгаснае сялянства пад кіраўніцтвам вялікай камуністычнай партыі і правадара ўсіх працоўных таварыша Сталіна.

Мы, калгаснікі і калгасніцы сельскагаспадарчай «Чырвоны агароднік», Мінскага раёна, улічваючы рост нашых даходаў, усё як адзін падпісваемся на Пазыку Трэція Пяцігодкі (выпуск другога года) ў размеры, перавышаючым у паўтара-два разы нашу леташнюю падліску, і абавязваемся датармінова на працягу першых дзён поўнасцю аплаціць наяўнымі прашымі суму падліскі.

Заключаем усіх калгаснікаў і калгасніц аднаборанна Савецкай Беларусі паслядаваць нашаму прыкладу, па-большавіку правасці падліску на пазыку і датармінова аплаціць усю суму падліскі.

Слова ўзяў баен тав. Бабынін.

— Як горды маяк, — гаворыць ён, — узвышаецца над усім светам наш Савецкі Саюз. З кожным днём расце яго магутнасць. У пабудове шчаслівага жыцця актыўна ўдзельнічае ўвесь наш народ. Ён з радасцю пазычае дзяржаве мільярдны. Калі ж патрэбна будзе, працоўныя нашай краіны не пакашаюць і жыцця для абароны сваёй шчаслівай радзімы. Я падпісваюся на пазыку. Прашу камандаванне часці павінуць мяне на звыштэрміновую службу. За радзіму, за Сталіна я гатоў аддаць сваё жыццё.

Скончыўся мітынг. Да стала бесперапынна падыходзіць баіцы, камандзіры і чланы падургі і дружна падпісваюцца на пазыку. Праз адну гадзіну падліска ў адрададзеным закончылася.

Скончыўся мітынг. Да стала бесперапынна падыходзіць баіцы, камандзіры і чланы падургі і дружна падпісваюцца на пазыку. Праз адну гадзіну падліска ў адрададзеным закончылася.

(БЕЛА).

## ГОРДАСЦЬ ЗА КВІТНЕЮЧУЮ РАДЗІМУ

(Мінскі завод імені Місара)

Стары рабочы-лінейчык Пракофій Іосіфавіч Ахрэмчык крыху хваляваўся. Ён халеў вельмі многае сказаць, а вятробныя словы не ішлі. Ён крыху паулаў, канцэнтруючы свае думкі, і пачаў так:

— Вось мы заслухалі паведамленне, што наш урад вышлюшў новую пазыку. Гляджу я на рабочых, сабраўшыся тут на мітынг

# ВЫСТАЎКА КАЛГАСНЫХ ПЕРАМОГ, ЗАВАЯВАННЫХ ПАД СЦЯГАМ КОМУНІЗМА



Калгас імені Тэльмана, Брагінскага раёна, з'яўляецца ўдзельнікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. У мінулым годзе калгас атрымаў ураднай зернавых па 15,7 цэнтнера з гектара. На працягу года калгаснікі атрымалі па 3 руб. 75 кап. грашыма, 2,2 кілаграма зернавых, 10 кілаграмаў бульбы, 1 кілаграм фруктаў, многа мёду, гародніны і нармаў для жывёлы. Яшчэ большыя поспехі калгас заваўвае ў гэтым годзе.

Радасна, культурна жывуць члены сельгасарцелі імені Тэльмана. Напрыклад, працэнтні рэдактоў калгасніка І. А. Шылуна за 1938 год — гэта 3,622 рублі грошыма, 25,7 цэнтнера хлеба, 119,8 цнт. бульбы, 10,7 цнт. фруктаў, 46 кілаграмаў мёду, 24,2 цнт. грубых кармаў для жывёлы. У павільёне Беларускай ССР на выстаўцы ўстаноўлена вялікая пано (25 кв. метраў), якое зроблена мастагамі І. А. Давідзічам і Е. Н. Ціхановічам. НА ЗДЫМКУ: пано «Свята ў калгасе імені Тэльмана».

## СЦЯГ ПАДНЯТ

МАСКВА, 1 жніўня. (Спец. нар. «Звязь»). Жнівеньскі дзень устаў над Масквой, яркі і радасны, напоўнены імклівым, бунтурным рухам на вуліцах і плошчах. Сёння сталіца яшчэ больш ажывлена. З 12 газінаў лян бясоннай чароўкі памаліся на Яраслаўскаму плошчу за годзі аўтамабільны трайблус, трамвай, упрыгожаныя чырвонымі лозунгамі і плакатамі. На абодвух баках плошчы на фасадзе дамоў відэа партрэта любімых кіраўнікоў партыі і ўрада. Зялёны чырвоныя палотнішчы з словамі прывітання сёнешнім шматлікім гослям Масквы — удзельнікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, прыехаўшым з усіх бакоў несаляннай нашай радзімы.

— Большавіцкае прывітанне отахнаўшым сацыялістычным палёў — гаспаіна вітае іх Масква.

Перад вахмы адкрываецца набажана панарама пуцця-горада, што ўзнік тут на п'яцінах пустыры. У гэтым годзе выстаўка з п'яцінах агародня адзінаццаці розкіі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі нашай краіны. З перавагаю кроку на выстаўцы кожнага здымаюць багацце і прыгожасць.

Задоўга да ўрачыстасці плошча Калгасаў была запоўнена народам. Сабраліся знатныя людзі калгасных палёў усіх адзінаццаці саюзных рэспублік — рускія, узбекі, беларусы, грузіны, украінцы, казахі, лепшыя людзі Масквы — краса і годасць нашай краіны. У ліку прыехаўшых значная частка арганізацый.

Погляды ўсіх накіраваны на трыбуну, абсталяваную ля галоўнага павільёна выстаўкі.

У 2 гадзіны дня на трыбуну ўзшыў глыба савецкага ўрада, бліжэйшым саратнікам вялікага Сталіна таварыш Молатаў разам з кіраўнікам партыі і ўрада. Гул аваліў і прывітаньнічымі вопіскамі ў тэрыторыю і вялікага Сталіна і яго славутых саратнікаў запоўніў плошчу. Старшыня Галоўнага ўрада — народны камісар сельскагаспадарства тав. Бенедзіктаў адкрыў мітынг і прагавіў слова таварышу Молатаву. Новая хваля аваліў успыхнула на плошчы. З найвышэйшай увагай выслушалі прысутныя прамову глыбы савецкага ўрада. Промова не раз перапынялася доўга немаўкаючай аваліў.

Таварыш Молатаў аб'явіў выстаўку адкрытай. Высока ўзвысіў на галоўным павільёне чырвоны сцяг. Знатныя людзі рэспублік, краіў і абласцей пераважна тэатральні, закрываючышы ўваход у павільён.

Прысутныя не мітынгу пачалі размова і павільёнах. Іх адрозж ахапіла перадаваемае захваленне ад гэтых плапаў, пабудаваных вакол плошчы Калгасаў, плапаў выключнай прыгожасці. У кожным з іх яны ўбачылі рознастайны, ярка выражаны напывітаньнічымі каларыт і аплываючы агучыны змест: замужнае і радаснае жыццё калгаснікаў, багацце прадуктаў, багацце вопыту сацыялістычнага сельскагаспадарства.

Экскурсанты накіраваліся на павільёна свай рэспублік аглядаць плацы свай праці. Беларускае калгаснікі з цікавасцю аглядалі свай павільён, які адлюстроўвае квінцэсавую Савецкую Беларусь. Потым па шырокаму проспекту яны ішлі на П'яцінах механізацыі. Іх ўзрок перш за ўсё прыкавава манументальнае скульптура таварыша Сталіна. У лумках яго і радасна і ўзыхважна віталі таго, хто даў пачаццё і багацце прапоўным краіны Савятам.

Нават павярхоўны агляд выстаўкі паказаў незвычайнае ўражанне.

— Хіба адрозж выкажамі словамі свай захваленне ўсім бачаным, — сказаў старшыня калгаса «Чырвоны партызант» Мінскага раёна, арганізоц тав. Белна.

— Тут не глядзяць, а вывучаць трыва, — дадаў загадчык хаты-лабараторыі калгаса імені Сталіна арганізоц тав. Вагун. — Столькі вопыту, столькі багаташ!

Да позняга вечара тэрыторыя выстаўкі была запоўнена экскурсантмі і масківамі.

А. МАТУСЕВІЧ,  
Т. ХАДКЕВІЧ.

## ФАРПОСТ СОЦЫЯЛІЗМА НА ЗАХАДЗЕ

Гутарка з сакратаром ЦК КП(б)Б тав. П. К. ПАНАМАРЭНКА

У газеце «Воссоюзная сельскахоўдзвенная выстаўка» за 30 ліпеня змешчана гутарка з сакратаром ЦК КП(б)Б тав. П. К. Панамарэнка.

У свай гутарцы тав. Панамарэнка заявіў: — Павільён БССР на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ярка ілюструе багацце і магутнасць Савецкай арганізацыі Беларусі — непрыступнай арганізацыі сацыялізма.

Тут паказан гістарычны шлях перамог беларускага народа, заваяваных пад кіраўніцтвам партыі большавікоў. Ленін і Сталін — арганізатары беларускай дзяржаўнасці.

Пад непасрэдным кіраўніцтвам таварыша Сталіна прапоўныя Беларусі разграмілі памешчыкі і безапольскія акупанты, сперлі з чвару зямлі буржуазных памешчыкаў, трайблусаў, бухарынаў — гэтых падлых фашысцкіх шпіёнаў, заклятых ворагаў народа.

У галоўным зале павільёна змешчана карта БССР. На ёй абазначаны заводы, фабрыкі, пабудаваныя за годзі сталініцкіх пяцігодкаў, саўтасы і МТС, электрастанцыі, тэатры і ВНУ.

Канчаткова і беспаваротна перамога калгасны лад. Калгасы змяняюць 91 процэнт усіх сельскагаспадарчых і апрацоўваюць 97 процэнтаў пасевнай пласчыні рэспублікі. Калгасы абслугоўваюць 234 МТС.

Выдатныя экспанаты ільну паказваюць на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы калгасы «Брыгадзір», Аршанскага раёна, імені Валадарскага, Магілёўскага раёна, «Юны свет», Дрысоўскага раёна, а таксама знатныя звынявыя ільнзаводы: Анастасія Мішквіч з калгаса «Зарыткі Ільча», Шляўскага раёна, Марына Саранка падняці вельізарны спосаб — сімвал сталініцкіх ураджаў у калгаснай вясцы, багата прадуктаў. Гэта — вежа Галоўнага павільёна.

Вялікая роля МТС у заваяванні высокіх ураджаў ільну. Удзельнікам выстаўкі зацверджаны Боржавіцкая і Дрысоўская МТС, Віцебская вобласць. Боржавіцкая МТС выканала ў 1938 годзе план трактарных работ на 109 проц. і дабілася сярэдняй вытворчасці за 1937—38 гады на 541 гектары на

15-ільным трактары (ў перавозе на мяккае ворыва) і забяспечыла высокі ўраджай ільну ў абслугоўваемых калгасах.

Калгасы і саўтасы БССР прадеманструюць цікавыя экспанаты культуры, вырашчаныя на асвоеных багатах.

На месцы непараходных багата павільёна пладародныя палі, высокая ўраджайны лугі і багатыя пашышчы. За годзі савецкай улады ў БССР асвоена пад палівыя культуры 114,3 тысячы гектара багата, асвоена і палешана 571,9 тысячы гектара пад сенажаць і пашышчы.

У БССР шырока развіта свінаводства. На кожны 100 гектараў пасеву прыходзіцца 55 галоў свіней.

Калгасы і саўтасы рэспублікі дабіліся высокай прадуктыўнасці жывёлагадоўлі. Свае дасягненні ў галіне жывёлагадоўлі паказваюць на выстаўцы саўтасы «Брытні», Лёвінскага раёна, саўтасы «Дзімава», Клімавіцкага раёна, калгасы «1 Мая», Слупскага раёна, імені Куйбышава, Ваўруцкага раёна, і конзавод № 95, Магілёўскага раёна.

Племінны саўтасы «Брытні» дабіліся павышэння ўдоў з кожнай фуражнай каровы з 1,091 літра ў 1932 годзе да 4,332 літраў малака ў 1938 годзе. Брытні гадзір малочнай фермы саўтасы Ілья Дзіятравіч Развікін унагароджан ордэнам Леніна.

На выстаўцы ад БССР удзельнічаюць 4,528 эканістаў.

Падрыхтоўка да адкрыцця выстаўкі суправаджаецца шырокім разгортваннем сацыялістычнага спарбортства імені Тройкі Сталініцкай Пятніцы за новыя поспехі ў сельскай гаспадарцы ў бігуцым годзе, за памяжонне ліку ўдзельнікаў у выстаўцы ў 1940 годзе.

Усесаюзнае сельскагаспадарчая выстаўка — агляд большавіцкіх перамог сельскай гаспадаркі ў нашай краіне. Шырока папулярныя вопыт удзельнікаў выстаўкі і ўнагароджаны іх метальны работы ва ўсіх саўтасах, калгасах і МТС, мы лаб'емся новых буйных поспехаў.

## У ПАВІЛЬЁНЕ АДЗІНАЦАЦІ

(Галоўны павільён).

Падажджаючы да тэрыторыі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, наведвальнікі яшчэ здалі бачыць велізарную вежу, на якой узвышаецца скульптура «Трактарыст і калгасніца». Яны высока падняці вельізарны спосаб — сімвал сталініцкіх ураджаў у калгаснай вясцы, багата прадуктаў. Гэта — вежа Галоўнага павільёна.

Згабны і манументальны, ён прыкоўвае ўвагу глыбаму ўвагу. Галоўны павільён выхадзіць на плошчу Калгасаў, уліваючы ў агучыны ансамбль прыгожых пабудоваў. Шырокая лесніца вядзе да скульптуры Леніна і Сталіна. На спіне асвятляюць златым тэрыі адзінаццаці саюзных рэспублік. Экскурсанты, увайшоўшы ў Галоўны павільён, яшчэ і шчыра раз углядаюць сабе, як сілы і непарушную дружбу народаў у краіне сацыялізма, якія выдатныя плацы дала гэтая дружба, якія градысёныя пераўтварэнні адбыліся ў краіне.

Аванзал. Тут — скульптуры знатных людзей краіны, смелых наватараў — Стаханова, Панапіна, Лыскава, Мічурна і іных лепшых людзей намага народа. Узвышаюцца два вялікія павільёны паказваюць прыезд В. І. Леніна ў Петраград у 1917 г. і штурм Зімяна. Напярэй, пятамы расказваюць аб тым, як народы Савецкага Саюза дабіліся сваіх гістарычных перамог, свабоды і праў. І нібы вынікам барацьбы і перамог з'яўляецца наці: «Прывітанне і радасна ведаць за што біліся намы людзі і якія здаліся сутэсна-гістарычнай понамай. Прывітанне і радасна ведаць, што кроў, багата працітая кашымі людзьмі, не праішла дарма, што яна дала свае рэзультаты, (Сталін)».

Наведвальнікі прыйдзюць у цэнтральную залу. Тут яны будуць лабавацца макетам Палаца Савятоваў, убачаць, як распіваюць гарады і сёлы адзінаццаці рэспублік і свабодных саюзных рэспублік. З выключнай сілай перадаюць гэты адзінаццаці дзяржавы. Дзяржавы, размешчаныя ў два рады, увечыяны скульптурнымі групамі. Яркім святлом заліты мастэрска зробленыя макеты, на кожным з якіх паказан роэквіт эканоміі рэспублікі.

Большавікі прымуслі Волгу змяніць свай русо. На выдатную каналу найшлі караблі. Тысячы агнёў запаліў, буйнейшыя заводы рушюць пабудаваныя большавікамі Днепрагас. Усё новае і новае культуры ўнадрэ савецкага Грузія. Не вычарпальны фантанам боць нафтавыя вышкі. Басу. Новыя заводы, чыгуны

В. МІРОЧНІК.

## ВЯЛІКАЯ ЧЭСЦЬ

З радасным хваляваннем я ехаў у Маскву на адкрыццё сельскагаспадарчай выстаўкі. Прымяна адчувалі, што ў дасягненнях нашай квінцэсавой сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ёсць новыя, цікавыя частка і май работы.

На Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы дэманструюцца і намы экспанаты — калгасы «Чырвоны агорнік». А паказваюць у нас ёсць што. У мінулым годзе мы атрымалі з гектара на 28 цнт. пшаніцы і аўса, на 500 цнт. гарочныя.

Партыя і ўра адзінацілі мяго багаташ за сталініцкай ўражкі і ўнагароджаны імя ордэнам Леніна.

Апракуж пастыя таго, які таварыш Молатаў ўрачыста адкрыў Усесаюзнае сельскагаспадарчую выстаўку, я пераважачу чырвоную лентачку і адкрыў ля наведвальніцкай павільёна Беларускай ССР.

Гэта вялікая часці!

Катхніны ўсім бачаным на выстаўцы, я вярнуе дамоў і з яшчэ большай энэргіяй буду змагацца за высокія сталініцкія ўражкі.

Усесаюзнае сельскагаспадарчая выстаўка — гэта лепшая школа стаханавскага вопыту, дэманстрацыя нашай магутнасці і роэквіту.

Ф. ТРУШНЕВІЧ,

арганізоц, старшыня калгаса «Чырвоны агорнік», Мінскага раёна.

## ДАСТОЙНАЯ СУСТРЭЧА

Настаў доўгачаканы дзень. Учора ў Маскве — сталіцы нашай сацыялістычнай радзімы — адкрылася Усесаюзнае сельскагаспадарчая выстаўка.

Намы калгаснікі рыхтавалі выстаўку дастойную сустрачу. У гэты павільён ільнзаводца зьявілі поўнаасю закончыла перааблеце ільну.

Пачынаючы з 1936 года, мы кожны год знімаем самыя высокія ў калгасе ўражкі. Мы можам упэўнена сказаць, што наша зьяна дабілася сапраўды высокіх, устойлівых ураджаў. У 1937 годзе мы знялі ў сярэднім з гектара 12,3 цнт. валакна і 8,6 цнт. ільносема.

За высокі ўражкі ільну савецкі ўрад і партыя ўнагародзілі мяне ордэнам Леніна, Галоўнаўраджаў залічыў эканістам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

ПРАПОЎСК, 1 жніўня. (БЕЛТА). Калгасы раёна зьдзяніў Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі адзначылі поўным выкапаннем дзяржаўнага плана хлебапаставак. Дзяржава зьяна 500 цнт. высокакачэснага зьяна. Многія калгасы свае абавязанствы па хлебапаставаках выканалі на працягу 3-х дзён.

Зара калгасы прыступілі да зьдзяніў збожжа ў лік натуралітаты за работы МТС.

МУСК, 1 жніўня. (БЕЛТА). Дзень адкрыцця Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі калгаснікі раёна сустралі сто процэнтам выкананнем плана абавязковых паставак збожжа дзяржава. На склад Загортыва зьяна 520 тон збожжа.

## ВЫДАТНАЯ ШКОЛА

Усесаюзнае сельскагаспадарчая выстаўка ўводзіць ў гісторыю сацыялістычнага сельскагаспадарства, які знамянальна падае, значэнне якой для дасейшага росту народнай гаспадаркі краіны цяжка перацаніць.

У законе, прынятым Другой Сесіяй Вярхоўнага Савета ССР, перад намі быў паставіты пачатная і адназначная задача — «Прадеманструваць ва ўсёй рознастайнасці магутнасць і багацце сельскай гаспадаркі рэспублік, краёў і абласцей Савецкага Саюза».

Усе намыганні будаўнікоў і ўдзельнікаў выстаўкі былі накіраваны да таго, каб з часцю і ў тэрмін выканаць гэтую задачу.

У павільёнах і на стэндах, у фатаграфіях і дыярамах, дакументах і шматлікіх экспанатах ярка адлюстраваны гістарычны перамог, атрыманы сельскай гаспадаркай краіны сацыялізма пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна. Пераконаўча і красаўча паказана, як на тэрыторыі вадзісавым таварыша Сталіна ў ССР створана самая буйная ў свеце механізаваная сельская гаспадарка, якая бязупынна ідзе на пляху дасейшага росту. Паведаваліны выстаўкі ўбачаць новую, культурную калгасную вяску. Яны ўбачаць шкولى, большыя, радзільныя дамы, яскі, клубы, хаты-лабараторыі, несалянны высокаўраджайны палі, на якіх працуюць выдатныя трактары, камбайны і ішыя сельскагаспадарчы машыны.

У калгаснай вясцы вырастлі новыя выдатныя людзі сталініцкай эпохі. На выстаўцы прадэманструвана пачатная месца мастраў высокіх ураджаў, лепшым трактарыстам, камбайнерам, баваўнаробам і савятам, дзяркам, чабанам, пераважым стаханавым калгаснай вытворчасці. Тысячы калгасаў, машына-трактарныя станцыі, саўтасы, арганізатары сельскай гаспадаркі з'яўляюцца ўдзельнікамі выстаўкі, дэманструюць перад усім краінай свае дасягненні, наглядна расказваюць аб метадах свай работы.

У садах і на палях выстаўкі — велізарная рознастайнасць расліннага свету — да 1000 сартуў усіх культур, вырашчаваных у Савецкім Саюзе: зернявыя і крупяныя культуры, лён, баваўна, пурковыя бурякі, канопі, лугучыя, эфіраоны; вясеня каля 100 сартуў п'яці адной дравой пшаніцы, больш 500 сартуў гародніны, бульбы і багата культур. У садах выстаўкі — больш 8,000 зьян і груп, зьяны 4,000 ягнятных кураў, 700 кураў вынагада. Наведвальнікі ўбачылі палі квінцэсавы баваўнік, лімонны, мадыраны, персікавыя дрэвы, усенныя сядзлы пламаі.

У дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б) таварыш В. М. Молатаў гаравіў, што выстаўка «пастанавіць справе Усесаюзнай папулярнага пераважым сельскай гаспадаркі, папулярнага і шырокім лепшым прыкладаў іх работы» Выстаўка — школа пераважым калгасам, Каваль і конюх, трактарыст і камбайнер, агорнік і акалмыч — кожны з іх пачынае ў павільёнах і на палях участках выстаўкі карыцца для свай велі.

Але наша задача заключалася не толькі ў тым, каб прадеманструваць градысёны перамог калгаснага ладу. Выстаўка, неумоўна, аднарава выключную ролю ў арганізацыі дасейшага ўзыхваў сацыялістычнага сельскагаспадарства. Яна ўжо выклікала дзім сацыялістычнага спарбортства калгасаў, саўтасы, машына-трактарныя станцыі, раёнаў, абласцей і рэспублік. У час падрыхтоўкі да выстаўкі 1940 года гэта спарбортства павіна разгарнуцца лічце шырай.

Выстаўка — Усесаюзнае школа стаханавскага вопыту. Яна дапаможа дзясцінам тысяч калгаснікаў уступіць у рады пераважым сацыялістычнага земляробства, дапаможа выканаць і пераважым задачы трэцяй сталініцкай пяцігодкі на сельскай гаспадарцы.

Выстаўка адкрыта. Добра пажаляваць, дарайці госці!

Дзяржтар Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі акадэмік Н. В. ЦЫЦЫН.

